

Міжнародны гандаль

СУСТРАКАЕМСЯ Ў ШАНХАІ

У Шанхаі з 5 па 10 лістапада ў самым вялікім у свеце выставачным комплексе (яго плошча — 1,5 мільёна квадратных метраў) пройдзе Першая кітайская міжнародная выстаўка імпартных тавараў і паслуг China International Import Expo. На яе прыедзе каля 2800 кампаній са 130 краін. Планаўецца, што колькасць аптových пакупнікоў дасягне 150 000. Беларускі бок актыўна рыхтуецца да ўдзелу ў ёй.

Сяргей ЦЯРЭНЦЕЎ, начальнік упраўлення Азіі, Аўстраліі і Акіяніі Міністэрства замежных спраў Беларусі, на сустрэчы з журналістамі ў Нацыянальным прэс-цэнтры пракамен-таваў асноўныя моманты падрыхтоўкі. Ён адзначыў, што, нягледзячы на тэн-дэнцыю да ўзмацнення пратэкцыянізму сваіх рынкаў, Кітай праводзіць выстаўку менавіта імпарту і паказвае сваю адкрытасць, гатоўнасць працягваць працу з замежнымі кампаніямі. «Гэта адпавядае нашым інтарэсам, таму на выстаўцы будзе прадстаўлены самы пе-радавы беларускі экспартны патэнцы-ял. Менавіта таму падрыхтоўцы дадзе-

най выстаўкі ўдзялялася вялікая ўва-га», — падкрэсліў супрацоўнік МЗС.

Падчас падрыхтоўкі беларускім бокам былі праведзены два пробныя «прагоны» — прэзентацыі з дапамогай пасольства Кітая. Па словах Сяргея Цярэнцьева, наша краіна падыходзіць да мерапрыемства ў якасна новым вы-глядзе. Гэта ўнікальныя напрацоўкі, якія будуць і потым выкарыстоўвацца ў працы з кітайцамі, каб больш эфек-тыўна прасоўваць рэчы і паслугі на іх рынак. Беларускі бок разлічвае на вельмі пазітыўны вынік як падчас вы-стаўкі, так і на гады наперад.

Валерый САДОХА, дырэктар На-цыянальнага цэнтра маркетынгу і кан'юнктуры цэн Міністэрства за-межных спраў Беларусі, раскажаў пра арганізацыю мерапрыемства. Вы-стаўка будзе падзелена на два бло-кі, якія будуць прадстаўляць краіну і прадпрыемствы. У рамках першага з іх будуць праводзіцца прэзентацыі, дэгустацыі, у нашай культурнай пра-граме будзе ўдзельнічаць ансамбль «Купалінка». Дызайн павільёна вы-кананы з выкарыстаннем беларуска-га арнаменту, выявы васілька — ужо прыступілі да яго будаўніцтва. На вы-

стаўцы будуць прысутнічаць розныя міністэрствы і ўстановы, у тым ліку прадстаўнікі індустрыяльнага парка «Вялікі камень».

У камерцыйным блоку Беларусь бу-дзе прадстаўлена на шасці пляцоўках. Гэта «Сельскагаспадарчыя і харчовыя прадукты», «Аўтамабілебудаўніцтва» і іншае. У Шанхаі прыедзе больш за 80 айчынных арганізацый. З іх 28 прад-прыемстваў прадстаўляюць мяса-ма-лочную прадукцыю. Як лічыць Вале-рый Садох, кожнаму неабходна даць магчымасць выйсці на гэты рынак, а далей усё будзе залежаць ад іх. Сёння большасць прадпрыемстваў мае сайты на кітайскай мове. Шмат у каго ёсць кітайскія сертыфікаты.

Падчас выстаўкі — 7 лістапада — будзе праходзіць Беларуская-кітайскі дзелавы форум. А за дзень да яго бе-ларускія прадпрыемствы плануюць паўдзельнічаць у Міжнароднай транс-гранічнай канферэнцыі. Яна дазволіць устанавіць прамыя кантакты з кітай-скімі кампаніямі-імпарцёрамі. Слоган канцэпцыі нацыянальнай экспазіцыі «Беларусь — Кітай: сяброўства, су-працоўніцтва, перспектывы».

Надзея АНІСОВІЧ.

Перспектыва

ЗАМЕЖНЫЯ ПАСЫЛКІ ЗНОЎ ПАЦЯЖЭЮЦЬ?

Ліміт бяспошлінных пасылак могуць павялічыць да 200 долараў

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі прапануе па-вялічыць ліміт бяспошлінных замежных пасылак да 200 долараў і 31 кілаграма вагі. Праект адпаведнага ўказа рыхтуецца і будзе ўнесены на разгляд кіраў-ніку дзяржавы. Пра гэта днямі паведаміў міністр сувязі Канстанцін ШУЛЬГАН.

На цяперашнім этапе, паводле яго слоў, гэтая прапанова міністэрства ўзгоднена з поштай. Нагадаем, што абме-жаванні на атрыманне тавараў з-за мяжы ў нашай краіне ўвялі з красавіка 2016 года. У цяперашні час у краіне можна атрымаць па пошце тавар на суму не больш за 22 еўра ў месяц і вагой не больш за 10 кілаграмаў. У выпадку пе-равышэння ліміту прыйдзецца заплаціць пошліну 30 % ад мытнага кошту тавару і не менш за 4 еўра за кілаграм.

Пасля ўвядзення гэтага ліміту бяспошліннага ўвозу інтэрнэт-пакупак з'явілася інфармацыя, што яго могуць перагледзець у сувязі з уніфікацыяй з правіламі ў іншых краінах, якія ўваходзяць у ЕАЭС. Да ўвядзення абмежа-ванняў у нас ужо быў парог бязмытнага ўвозу на ўзроўні 200 еўра і 31 кілаграма вагі ў месяц.

У Расіі падобны ліміт пакуль што складае 1000 еўра і 31 кілаграм у месяц. Але ў канцы 2017 года Саветам Еў-разійскай эканамічнай камісіі было зацверджана рашэн-не знізіць ліміт бяспошліннага ўвозу з 1000 да 500 еўра з 2019 года, а затым да 200 еўра — з 2020-га.

Сяргей КУРКАЧ.

Разумныя грошы

КІШЭННЫ «ПЛАСТЫК» З ФУНКЦЫЯЙ КАШАЛЬКА

Гэты банкаўскі атрыбут — на любы густ і колер, а як жа выбраць прыдатны выключна вашаму дзіцяці?

Банкаўскіх картак зараз вялікае мноства. Дзіцячыя займаюць асобны напрамак сярод такіх прапаноў. Сучасныя дзеці і падлеткі — прадстаў-нікі лічбавага пакалення і банкаўскія карткі для іх важны элемент дарослага жыцця. Як правільна падабраць карт-ку для свайго дзіцяці і ў якім узросце лепш за ўсё гэта рабіць? На гэтыя пы-танні нам дапамагае адказаць прэс-служба правайдара электронных пла-цяжоў Assist Belarus.

Яшчэ і прыгожая карцінка

У нашых банках адзначаюць, што попыт на дзіцячыя карткі стабільна расце. А кішэн-ныя грошы ўсё часцей маленькім беларусам бацькі выдаюць з дапамогай банкаўскай карткі. Спецыяльныя карткі для дзяцей ад 6 да 18 гадоў у нашай краіне з'явіліся некаль-кі гадоў таму. У цяперашні час такія карткі банкі прапануюць ад усіх плацежных сістэм, якія працуюць на рынку. Функцыянал кож-най з іх практычна нічым не адрозніваецца адзін ад аднаго, а галоўную функцыю — безнаўныя разлікі — выконвае аднолькава добра кожная плацежная сістэма. Адзіная розніца ў такіх картках — гэта кошт выпуску і абслугоўвання, ну і, вядома ж, дызайн.

У тэму:

Дзіцячыя карткі, як правіла, выпуска-юцца ў якасці дадатковага пластыка да карткі бацькоў або апекуна. З 14 гадоў банкі дазваляюць вашаму дзіцяці адкры-ваць персанальны рахунак. З дапамо-гай такіх картак дзеці ад 6 да 18 гадоў атрымліваюць магчымасць самастойна здзяйсняць безнаўныя плацяжы, а баць-кам пасля кожнай аперацыі прыходзіць СМС з інфармацыяй, дзе і што купіла іх дзіця. Пры гэтым аднаму з бацькоў мож-на лёгка перавесці неабходную суму на картку нават на адлегласці.

Грошы пад кантролем

Для дзіцяці картка — гэта важны атры-бут дарослага жыцця і матыватар для таго, каб навучыцца правільна распараджацца фінансамі. Важнай перавагай дзіцячай карт-

кі для бацькоў з'яўляецца той факт, што з дапамогай СМС-інфармавання можна кантраляваць выдаткі і пакупкі дзіцяці.

Згадзіцеся, у выпадку з наяўнымі кан-траляваць выдаткі дзяцей значна складаней. Таксама пры жаданні можна паставіць за-барону на зняцце наяўных грашовых срод-каў у банкаматах або ўстанавіць ліміты на разлікі ў інтэрнэце. Такую функцыю мож-на ўжываць як выхаваўчы элемент у тым ліку. Акрамя стандартных лімітаў на суму грашовых сродкаў і колькасць банкаўскіх аперацый за пэўны прамежак часу, можна кіраваць відамі і тыпамі транзакцый. Шэраг банкаў дае магчымасць таксама кантраля-ваць пералік крамаў і службаў сэрвісу, дзе дзіцяці дазволена выкарыстоўваць сваю картку. Напрыклад, забараніць разлікі дзі-цячай карткай у клубах і казіно, але дазво-ліць праводзіць аплату ў краме і пры куплі праязнога.

Выбар з васьмі банкаў

Для таго каб разгледзець дзіцячы бан-каўскі пластык больш наглядна, мы звяр-нуліся па дапамогу да незалежнага спецыя-ліста ў дадзеным пытанні, і вось што ў нас атрымалася. Самай прымальнай прапано-вай па хуткасці вырабу і цане пытання стаў пластык плацежнай сістэмы «БелКарт» ад Беларусбанка. Вырабляецца такая картка на працягу 7 рабочых дзён. Выпускаецца на 35 месяцаў. Афармленне і абслугоўванне — бясплатна. Можна вырабіць фотакартку па індывідуальным дызайне, але малюнак не-абходна ўзгадняць. Але пры афармленні карткі з індывідуальным дызайнам ужо да-вядзецца заплаціць 2 рублі.

Наступная картка ад «БелКарт» Белагра-прамбанка. Яна вырабляецца ўжо 10 рабочых дзён і выпускаецца на тры гады. Афармля-ецца таксама бясплатна, а абслугоўванне — 1,5 рубля за тры гады (аплачваецца перад афармленнем). Ёсць яшчэ адна дзіцячая картка ад «БелКарт» банка БелВЭБ. Яна таксама вырабляецца на працягу 10 рабочых дзён і выпускаецца тэрмінам на тры гады. Афармляецца і абслугоўваецца бясплатна, але... Трэба абавязкова аплачваць СМС усіх расходных аперацый пры тарыфе — 1 ру-бель 90 капеек у месяц.

Сярод іншых плацежных сістэм вылуча-ецца Белсвісбанк дзіцячай карткай (Visa Electron / Visa Classic / MasterCard Standard). Вырабляецца на працягу 10 рабочых дзён. Выпускаецца тэрмінам на два гады. Афарм-ляецца і абслугоўваецца бясплатна, а так-сама бясплатна (2 разы на год) можна пе-равыпусціць дзіцячую картку ў выпадку яе страты. А гэта ўжо прыемны бонус, бо іншыя банкі за перавыпуск сваіх дзіцячых картак бяруць добрыя грошы. Акрамя таго, можна бясплатна здымаць наяўныя грашовыя срод-кі ў любых (!) банкаматах на суму да 50 USD (у эквіваленце валюты рахунку) у месяц.

Недарагая падлеткавая банкаўская карт-ка Visa Electron ад Тэхнабанка. Афармленне бясплатнае плюс 1 год бясплатнага абслу-гоўвання, далей кошт штогадовага абслу-гоўвання — 2 рублі (або 2 долары, або 2 еўра, у залежнасці ад валюты карткі баць-коў). Ёсць магчымасць атрымання даходу на рэшту ў памеры 0,01 %.

Дзіцячая картка Maestro і Visa Electron ад Белінвестбанка ўжо будзе каштаваць доб-рую капейку. Абслугоўванне бясплатнае, а выраб пры афармленні ў аддзяленні бан-ка — 7,50 рубля і 6 рублёў пры афармленні праз інтэрнэт-банкінг. Далей ідзе дзіцячая і падлеткавая банкаўскія карткі Visa Electron ад БТА Банка. Вырабляецца на працягу 10 дзён. Выпускаецца тэрмінам на 3 гады. Можна быць выпушчана ў беларускіх руб-лях, доларах ці еўра. Афармленне на тры гады — 12 рублёў (або 6 долараў, або 6 еў-ра, у залежнасці ад валюты карткі бацькоў). Але ёсць магчымасць атрымання штогадо-вага падарунка дзіцяці. Visa classic дзіцячая ад РРБ Банка таксама задавальненне не з танных. Выпуск каштуе 6 рублёў, штогадо-вае абслугоўванне — столькі ж.

Цяпер агульныя правілы аднолькавыя для ўсіх банкаў. Для афармлення спатрэ-бяцца пашпарт аднаго з бацькоў і дакумент, які сведчыць асобу дзіцяці (пасведчанне аб нараджэнні або пашпарт). Можна ўстанаўлі-ваць ліміт на тое, колькі грошай здыме або выдаткуе дзіця. Таксама падключаецца па-слуга «СМС-апавяшчэнне»: адзін з бацькоў атрымлівае паведамленне аб усіх прыход-на-расходных аперацыях.

Дадатковы «пластык»

У іншых банках такой прапановы, як «Дзіцячая картка», няма, але для баць-коў можна аформіць імянную дадатковую картку да бацькоўскага рахунку. Звычайна такія карткі маюць той жа набор функцыя-налу (зняцце наяўных, безнаўныя разлікі, СМС-апавяшчэнне і іншае), вырабляюц-ца ад 5 да 10 дзён тэрмінам на 3—5 гадоў і коштам ад 10 рублёў і вышэй.

Гатоўка больш не радуе

— На працягу 2014—2016 гадоў мы рэ-гулярна наведвалі школы нашай краіны са спецыяльнымі ўрокамі па фінансавай аду-каванасці, у час якіх расказвалі дзецям, як правільна карыстацца банкаўскімі карткамі і не трапіць у рукі картачных ашуканцаў. За дадзены прамежак часу магу адзначыць, што попыт і цікавасць у дзяцей да банкаў-скіх картак прыкметна павялічыліся, а бацькі сталі часцей аддаваць перавагу банкаўскім дзіцячым карткам замест таго, каб проста выдаваць наяўныя дзеям. Гэта і зразумела. Безнаўныя плацяжы свайго дзіцяці кожны з дапамогай такой карткі можа лёгка кан-траляваць, а для дзіцяці гэта стымул стаць больш падкаваным у сучасным свеце фінан-савых паслуг, — адзначыла PR-менеджар і прэс-сакратар кампаніі электронных пла-цяжоў Assist Belarus Марына РОМАН.

Будучына за суперкарткай

Ёсць яшчэ адзін вельмі цікавы дзіцячы прадукт у выглядзе банкаўскай карткі ад пла-цежнай сістэмы «БелКарт» і Беларусбан-ка — гэта «Карта навучэнца». Такая картка спалучае ў сабе функцыі банкаўскай карткі і іншых сэрвісаў. Напрыклад, картка замяняе сабой даведку пра бясплатны праезд у гра-мадскім транспарце, з'яўляецца пропускам для праходу праз школьную электронную сістэму і мае функцыю білета чытача ў біб-ліятэцы. «Карта навучэнца» выдаецца ў ста-лічных школах, абсталяваных спецыяльнай электроннай прапускной сістэмай. Сёння, вядома, такімі карткамі карыстаюцца нават не ўсе школьнікі ў Мінску, але ў будучыні пла-нуецца зрабіць іх для ўсіх школ краіны.

Сяргей КУРКАЧ.